

**Якуб Колас ці Алесь Гурло?: Да пытання пра  
адрасата верша «Паэту» Віктара Казлоўскага**

У творчай спадчыне таленавітага паэта «маладнякоўскага»  
пакалення Віктара Казлоўскага (1905–1975) ёсць верш  
«Паэт», які ўвайшоў у яго кнігу «Слова аб юнай краіне» (1932):

*Кружылі дні  
Стамлёныя над краем.  
Жалобаю  
Атульваўся прасьцяз.  
Прыйшоў поэт  
З акрыленую марай  
Ствараць красу  
Адвечную жыцьця.*

*Былі вятраты,  
Студзёныя завеi,  
І чорны змрок  
Туляўся ля вакон.  
Тваю душу  
Труцілі ліхадзеi,  
Што ня была  
Яна для іх званком.*

*Хадзілі людзі  
Ў чорных сутарэньяx.  
І з імі ты  
Прайшоў цярністы шлях.  
Змагаўся ты.  
І творчым захапленьнем  
Твая палала  
Бурная душа.*

*Ішоў змагацца  
З ворагам заклятым,  
Сваё жыцьцё  
За волю аддаваў...*

*I толькі мора  
Ўзьюшанае з гвалтам  
Сыявиала песьні  
Роспачы й адва.*

*I гневам хваль  
Сядзітае стыхіі  
Ты напаіў  
Паўстанцкую душу,  
Калі навалай  
Ворагі ліхія  
Ішлі зрываць  
Зор вольную красу.*

*I песьні ты  
Затоена-балюча  
Ў сваіх грудзёх  
Затомленых насіў...  
Насталі дні...  
I ў песьнях рэволюцыі  
Ты аднавіў  
Уздымы творчых сіл.*

*I веру я,  
Што ў дальніх падарожжах,  
У поступах  
Да новых перамог,  
За новую,  
За съветлую прыгожасць  
Ты аддасі  
Энэргіі творчай моц [1, с. 24–26].*

Над апублікованым тэкстам верша няма прысвячэння, аднак няцяжка зауважыць, што вобраз адрасата тут не абагульнены, а надзелены пэўнымі індывідуальнымі рысамі. Шэраг мастацкіх дэталяў сведчыць пра тое, што верш быў прысвежаны не нейкаму абстрактнаму творцу, а канкрэтнай асобе. А калі ўлічыць, што адрасат, як і аўтар, – паэт, то верш з вялікай імавернасцю можа ўтрымліваць інтэртэкстуальныя адсылкі да ягоных твораў.

Аўтар першай навуковай працы пра Віктора Казлоўскага – заўчасна памерлы літаратуразнавец Іван Баркоўскі (1970–1998). Ён першы і закрануў тэму адрасата верша «Паэту», адназначна сцвярджаючы, што твор прысвечаны Якубу Коласу. Дакладных спасылак на крыніцу, якая дала яму падставу так меркаваць, даследчык, на жаль, не пакінуў, закцэнтаваўшы толькі ўвагу на вызначальнай ролі Якуба Коласа ў лёсе В. Казлоўскага: «Да Каstryчніцкай рэвалюцыі скончыў троі класы царкоўна-прыходской школы. Савецкая ўлада адчыніла дзвёры маладому хлопцу ў шырокі свет. У пачатку 20-х гадоў яго, сельскага актыўіста, пасылаюць з в. Мрочкі вучыцца ў Слуцкі рабфак. Затым па прапанове земляка паэта В. Сташэўскага паступае вучыцца ў Беларускі педагогічны тэхнікум. У тэхнікуме яму пашчаслівіла быць вучнем народнага паэта БССР Якуба Коласа. Педагогамі яго былі таксама паэт Міхайла Грамыка, мастак Уладзімір Кудрэвіч, матэматык Алеся Круталевіч.

Крыху пазней адзін з вершаў пад назвой «Паэту» Казлоўскі прысвеціць Якубу Коласу» [2, с. 4–5].

Наколькі ж слушным было меркаванне маладога даследчыка?

Іван Баркоўскі меў рацыю, вызначыўшы, што верш відавочна звернуты да чалавека старэйшага і з большым жыццёвым вопытам, чым у аўтара. Калі дастасаваць змест верша да асобы Якуба Коласа, яго біяграфіі, то радкі «Хадзілі людзі // Ў чорных сутарэннях» яшчэ можна ўспрымаць як намёк на турэмнае зняволенне паэта ў 1908 г., а «Ішоў змагацца // З ворагам заклятым» – на яго ўдзел у Першай сусветнай вайне ў 1915–1917 гг.

Для адрасата вялікае значэнне мелі рэвалюцыйныя падзеі, да якіх ён, у адрозненне ад народжанага ў 1905 г. аўтара, мяркуючы па вершы, меў непасрэднае дачыненне. Можна, вядома ж, прыгадаць удзел Якуба Коласа ў нелегальных настайніцкіх з'ездах, але ў 4-5-й строфах вобраз адрасата, набываючы новыя індыўдualныя рысы, з асобай Якуба Коласа пачынае разыходзіцца. Як бачым, чымсьці лёсавызначальным для асобы адрасата тут выступае «мора, сярдзітая стыхія» (ці ў прымі, ці ў пераносным, сімвалічным значэнні). На думку І. Баркоўскага, у вершы ўтрымліваюцца намёкі на «цярністы і

ў той жа час вельмі адказны шлях паэта перад народам» [2, с. 5]. Але чаму тады В. Казлоўскі вырашыў паказаць гэта, звярнуўшыся менавіта да вобраза мора?

Наколькі гэты вобраз важны для Якуба Коласа і арганічны для вобразнай сістэмы яго вершаў? Наколькі вобраз адресата, які вынікае з верша В. Казлоўскага, адпавядае калі не біяграфіі самога Якуба Коласа, дык прынамсі вобразу яго лірычнага героя?

Варта прааналізаваць кантэкст ужывання лексемы «мора» ў паэзіі народнага песняра – прынамсі да 1932 г., калі быў апублікованы верш «Паэт». У абсяг аналізу для паўнаты агульнай карціны ўключым і раннія рускамоўныя вершы, хоць у 1920-я гг. яны не былі вядомыя літаратурнай грамадскасці, у тым ліку і В. Казлоўскуму.

Так, у некалькіх вершах лексема «мора» выступае метафарычным сінонімам да поля, лугу або лесу: «Люблю я прыволле // Шырокіх палёў, // Зялёнае мора // Ржаных каласоў» («На полі вясною», 1908) [3, т. 1, с. 76–77]; «Я люблю твой прастор, // Гмах шырокі балот, // Дзе бубняць бугай, // Дзе красуе чарот // І дзе травы, як мора, ляглі» («Палессе», 1916) [3, т. 1, с. 354]; «Нивы золотые // Морем развернулись» («Нива», 1902) [3, т. 1, с. 418]; «Куток прыгожы і вясёлы: // Як мора – лес, як неба – долы», «Яе красёнцы, чаўначкі // У моры лесу мільгатнулі», «Аўсоў палоскі, лавы жыта, // Што марам золата разліта», «А жнейкі жнуць. У моры збожжа // Мільгае посташь іх прыгожа» («Новая зямля») [3, т. 6, с. 103, 119, 134, 217]; «Ці не вам чэсць-хвалу даюць горы // І бясконцыя моры // Даляў сонна-імглістыя?» («Сымон-музыка») [3, т. 6, с. 347]. Метафарычныя параўнанні тут заснаваны на агульных прыкметах – шырыні абсягу, а таксама здольнасці хвалявацца ад ветру.

З марам ці нават акіянам у Якуба Коласа можа парабоўвацца таксама неба: «Я вижу, точно волны в море, // В небе стаи облаков» («Призыв», 1902) [3, т. 1, с. 404]; «И рассстелется в лазури / Вновь безбрежный океан» («Смолкнет свист и пене бури...», 1902) [3, т. 1, с. 411]; «Шнур знікае, тоне ў багне // Мора сіняга нябес» («Сымон-музыка») [3, т. 6, с. 290]. Марам паэт называе і багацце навакольных гукаў: «Між мора гэтых зыкаў дзіўных //

Нясеца ў хваліх пераліўных // Здалёку песня салаўіна...» («Новая зямля») [3, т. 6, с. 166].

У іншых паэтычных творах людзі параўноўваюцца з марскімі хвальямі: «Шчаслівія людзі – як хвалі, што ў моры: // Іх вецер узніме – бягуць, // І тое, прад чым пакланяліся ўчора, / Пры ветры другім аплююць» («Вясною», 1912) [3, т. 1, с. 290]; «Ідзе народ, як хвалі мора, // Як хмары ў небе на прасторы, // Адны другім усе чужыя» («Новая зямля») [3, т. 6, с. 249]; альбо з чоўнамі ў моры: «Ды што нам у тым прасторы? // Што нам шыр без берагоў, // Калі мы – чаўночкі ў моры // Без вясёл, без жагялёў?» («Сымон-музыка») [3, т. 6, с. 329–330].

Мора сімвалізуе бурлівае і зменлівае жыццё ўвогуле: «И на жизненное море // Хоть луч света мы прольем» («Утешение», 1902) [3, т. 1, с. 414]. Цікавай выглядае наступная мастацкая гіпербала: «Многа вынес народ гора, // Многа горкіх слёз праліў, // Каб сабраць іх, было б мора, // Ўсіх паноў бы патапіў» («Даунейшае», 1905) [3, т. 1, с. 455].

У публіцыстычных вершах Якуба Коласа 1920-х гг. лексема «мора» сустракаецца і ў складзе вядомага дэвіза польскіхмагнатаў і шляхты («Polska od morza do morza»), якія прагнулі аднавіць старыя дзяржаўныя межы ад Балтыйскага да Чорнага мора: «Няхай «ад мора і да мора» // Жыве ў закрученых мазгах, – // Браты! Мінецца ліха-гора, // І панскі шал затхнецца скора, // Бо стукне молат па панах» («Братам Заходніяй Беларусі», 1927) [3, т. 2, с. 25]. Як ні дзіўна, атрымліваецца, што гэта першы па часе прыклад, калі Якуб Колас ужывае лексему «мора» непасрэдна ў сваім прымым значэнні, а не ў якасці вобразнай метафары ці парапенання. Але і тут яна ўжыта ў складзе алюзіі. Некалькі разоў мора асацыюецца з рэвалюцыйнымі падзеямі, але нейкай вызначальнай, ключавой метафарай не робіцца: «Вар'яцела мора, пеніліся хвалі, // А вы йшли няспынна – вабілі вас далі» («Змаганнікам за Каstryчнік», 1927) [3, т. 2, с. 28]; «Успенена мора, // Зямля ўзбунтавана, // І глуха віруюць віры» («Будзьма гатовы», 1932) [3, т. 2, с. 61].

Аналіз паказвае, што канцэпт «мора» ў паэзіі Якуба Коласа ўжываецца выключна ў вобразна-метафарычным сэнсе і амаль ні разу ў сваім прымым значэнні. Мала таго, з'яўляючыся метафарай, яно сустракаецца параўнальна

рэдка і нідзе не выступае ў якасці абазначэння рэвалюцыйнай стыхіі. Для сімвалічнага ўласаблення апошній паэт знаходзіць іншыя вобразы-канцэпты: бура, шквал («Да 10-й гадавіны БССР»), імкліве разводдзе («Калгаснае»), промень волі, вясёлка, магутны віхар («Янку Купалу»), ручаёк («Песні вясны»), віхры ў полі («Мяцеліца»), вецер («Вецер»), ‘ветер с страшною грозою’ + Нёман («Белоруссия»). Мора ж нейкім ключавым, вызначальным вобразам у паэзіі Якуба Коласа не робіцца. І гэта пры тым, што самі па сабе вобразы і матывы, звязаныя з вадой, у творах паэта даволі распаўсядженыя [4, с. 154–159]. Найчасцей гэта рака (прычым канкрэтная – Нёман), вір, ручай, дождж (у тым ліку з навальніцай), а таксама снег і лёд.

На нашу думку, усё адзначанае вышэй, уяўляе сабой істотнае разыходжанне, якое ставіць асобу Якуба Коласа як адрасата верша В. Казлоўскага пад пытанне.

Аднак быў у беларускай літаратуры творца, якога справядліва называлі паэтам-марыністам [5, с. 104] і які «па сутнасці першы раскрыў беларускаму чытачу дзівосную экзотыку і паэзію марскіх краявідаў» [6]. Гэта Алесь Гурло (1892–1938), аўтар вершаў «Над морам» (1914), «Мора» (1915), «Русалкі», «Думкі маяка», «Штурм», «Заблішчалі ў цёмнай далі маякі» (усе – 1916), «Чайка» (1918), «Успаміннае» (1927), «Ну чаму ты, мора...» (1928) і многіх іншых.

Стыхія мора ў паэзіі Алеся Гурло выглядае не толькі арганічны, але і ўвогуле невыпадковый, абумоўлены аbstавінамі яго жыцця і дзейнасці. З 1914 г. А. Гурло служыў на Балтыйскім флоце – на крэйсеры «Богатырь» і эскадраным мінаносцы «Забияка». У Першую сусветную вайну ўдзельнічаў у абароне Рыжскага ўзбярэжжа, быў паранены. Лютаўскую рэвалюцыю 1917 г. сустрэў у Рэвелі (Таліне), дзе ўзяў актыўны ўдзел у антыцарысцкіх маніфестацыях матросаў. Разам з іншымі рэвалюцыйна настроенымі матросамі і афіцэрамі А. Гурло браў Зімні палац, змагаўся з юнкерамі, падаўляў мяцеж эсэраў у Яраслаўлі, біў калчакаўцаў, ачышчаў ад белагвардзейцаў Паволжа – словам, змагаўся з так званымі «ворагамі рэвалюцыі». У 1919 г. пад Казанню А. Гурло быў цяжка паранены, доўга лячыўся ў шпіталях, як інвалід быў камісанаваны з арміі [7,

с. 280]. Жыццё Алеся Гурло сапраўды было напоўнена змаганнем, смяротнай рызыкай, непасрэдным удзелам у рэвалюцыйных падзеях і, вядома ж, цеснай сувяззю з марской стыхіяй.

Як бачым, гэтая асоба больш адпавядзе вобразу адрасата верша «Паэту» Віктара Казлоўскага, чым Якуб Колас. І пацвярджэнне гэтаму адшукалася ў дакументах В. Казлоўскага, якія паступілі ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва ў 2000 г. у складзе асабістага архіва крытыка і драматурга Алеся Кучара (ф. 446). Чарнавіка верша «Паэту» сярод захаваных дакументаў Віктара Казлоўскага не знайшлося. Затое быў выяўлены аўтограф зместу яго навыдадзенай кнігі «Аржаныя пажары» [8], дзе акурат на с. 4–7, у раздзеле «Слова аб юнай краіне» (як бачым, назва дублюецца з загалоўкам выдадзенай у 1932 г. кнігі) значыцца верш пад назвай «Алесю Гурло». Захаваліся і рэцэнзіі на рукапіс кнігі, напісаныя 10 сакавіка 1929 г. і 22 жніўня 1930 г. палітредактарам Аляксандрам Ульянавым [9]. Сярод яго заўваг (галоўным чынам адмоўных і несправядлівых, напісаных у рэчышчы вульгарнага сацыялагізму) нашу ўвагу прыцягвае наступная: «Верш «Алесю Гурло» (стар. 10) – сам па сабе добры, але паколькі ён прысьвеченны Гурло – да друку не падыходзіць» [9, арк. 3]. Такая заўвага тлумачыцца тым, што незадоўга да напісання той рэцэнзіі, 25 ліпеня 1930 г., А. Гурло быў арыштаваны па сфальсіфікованай справе т. зв. «Саюза вызвалення Беларусі» і, адпаведна, запісаны ў «ворагі народа». Аднак падобна, што В. Казлоўскі (якому давялося радыкальна перарабляць кнігу, мяняючы і змест, і назvu, і творчую канцепцыю), не захацеў здымаць верш са зборніка і пакінуў яго, замяніўши толькі прысвячэнне канкрэтнаму адрасату на больш абстрактнае «Паэту». Таму мела рацыю Ганна Запартыка, калі ў адным з артыкулаў выказала меркаванне, што «змешчаны ў «Слове аб юнай краіне» верш «Паэту» і ёсць верш «Алесю Гурло» з «Аржаных пажараў» [10, с. 23]. Магчыма, В. Казлоўскі напісаў гэты верш з нагоды 20-годдзя літаратурнай дзейнасці А. Гурло, якое адзначалася ў снежні 1929 г. (хоць друкавацца паэт пачаў у 1907 г.).

Такім чынам, супастаўленне біяграфічных фактаў, а таксама аналіз вершаваных твораў дазволілі сярод двух магчымых адрасатаў верша «Паэту» выявіць сапраўднага,

якім з'яўляецца Алесь Гурло. І хоць вынік даследавання атрымаўся не на карысць Якуба Коласа, пастаўленая задача падштурхнула прааналізаваць яго паэзію на прадмет «марской» вобразнасці, што ў агульным кантэксле коласазнаўства будзе зусім не лішнім.

### Літаратура

1. Казлоўскі, В. Слова аб юнай краіне / В. Казлоўскі. – Менск : ДВБ, 1932. – 97 с.
2. Баркоўскі, І. Паэзія Віктара Казлоўскага і даваенны літаратурны працэс : Дыпл. праца студэнта V курса факультэта беларус. філагогіі і культуры Баркоўскага Івана Іванавіча. – Мінск : БДПУ імя А. М. Горкага, 1993 (машынапіс) // БДАМЛМ. – Асабісты фонд І. І. Баркоўскага (неапрацаваны).
3. Колас, Якуб. Збор твораў: у 14 т. / Якуб Колас; рэд. В. Барысенка і інш. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1972–1978.
4. Выхота, В. Матыў вады ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў нямецкай паэзіі / В. Выхота // Роднае слова. – 1998. – № 9. – С. 154–159.
5. Звонак, А. Разбітыя скрыжалі лёсу / А. Звонак; зняў з магнітнай стужкі А. Пашкевіч // Першацвет. – 1996. – № 6. – С. 101–117.
6. Бельскі, А.І. Беларуская літаратура XX стагоддзя: гісторыя і сучаснасць / А. І. Бельскі. – Мінск : Аверсэв, 2005 [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://pdf.katunikat.org/18724-1.pdf>. – Дата доступу: 08.06.2017.
7. Мішchanчук, М.І., Драздова, З.І. Гурло Алесь / М.І. Мішchanчук, З.І. Драздова // Беларуская пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 1993. – Т. 2. – С. 280–284.
8. БДАМЛМ. – Ф. 446. – Вол. 1. – Адз. зах. 341. – Арк. 7–9 (Змест кнігі В. Казлоўскага «Аржаныя пажары»).
9. Тамсама. Адз. зах. 354. – Арк. 2 – 3 адв. (Погляды палітредактара т. Ульянава на зборнік вершаў Казлоўскага «Аржаныя пажары»).
10. Запартыка, Г. Попел «Аржаных пажараў»: гісторыя зборніка Віктара Казлоўскага / Г. Запартыка // Роднае слова. – 2011. – № 9. – С. 20 – 23.